

**ПРАСТОРАВА-ЧАСАВАЯ ТЭОРЫЯ ПСІХІЧНАГА ЗДАРОЎЯ
І ЯГО РАССТРОЙСТВАЎ: АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА
ПРАСТОРАВА-ЧАСАВЫХ МАДЭЛЯЎ СВЯДОМАСЦІ ЗДАРОВЫХ ЛЮДЗЕЙ
І ПАЦЫЕНТАЎ З ПСІХІЧНЫМІ РАССТРОЙСТВАМІ**

ДУ «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя»¹,
НМУ «Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта²

Аўтарамі апісана структура індывідуальных мадэляў свядомасці чалавека з прыналежнымі ёй прасторава-часавымі сферамі, дзе асноўнае месца займае рэальная сфера, якая пры псіхічнай паталогіі замяшчаецца іншымі або цалкам знікае. Прадстаўлены варыянты прасторава-часавых свядомасных мадэляў здаровых людзей і пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі.

Ключавыя слова: індывідуальныя прастора і час, мадэлі свядомасці, псіхічныя расстройствы.

T. I. Tsiatserkina, V. U. Korsak

**THE SPACE AND TIME THEORY OF MENTAL HEALTH AND ITS DISORDERS:
GENERAL CHARACTERISTICS OF SPATIO-TEMPORAL MODELS OF CONSCIOUSNESS
OF HEALTHY PEOPLE AND PATIENTS WITH PSYCHICAL DISORDERS**

The structure of individual models of man's consciousness with inherent to him spatio-temporal spheres, where a basic place is occupied by the real sphere which at psychical pathology is substituted by others or disappears wholly is described by authors. The variants of spatio-temporal consciousness models of healthy people and patients with psychical disorders are presented.

Keywords: individual space and time, consciousness models, mental disorders.

Прасторава-часавыя мадэлі першапачаткова знайдзены намі пры паглыбленым вывучэнні клінічных праяваў псіхічных расстройстваў. Потым прынцыпы іх пабудовы былі прасочаны і ў норме — пры аналізе цыклу сон—няспанне і разглядзе дэрэалізацыйных станаў, што назіраюцца ў выкананіцца традыцыйных магічных рытуалаў.

Як ужо казалася ў папярэдніх частках распрацоўвае-май намі тэорыі, індывідуальныя прастора і час чалавека прадстаўлены ў яго свядомасці ў выглядзе прасторава-часавых мадэляў. Нездарма ў псіхіяtryі існуе тэрмін «звужа-ная свядомасць», які наводзіць на думку пра наяўнасць у апошній першаснай прасторавай яе формы, якая, пры-

намсі, можа быць звужана або пашырана, і, калі гэтую думку развіваць далей, — пра тое, што свядомасць мае прасторавую, а, значыць, і часавую арганізацыю. Таму дадзеная мадэлі з роўным правам можна назваць як прасторава-часавымі, так і свядомаснымі; тыя і другія азначэнні могуць выкарыстоўвацца ў адпаведных кантэкстах.

Мадэль чалавека, які знаходзіцца ў актыўным стане, у прасторавых адносінах выяўляе ўмераную вертыкальную асиметрію. Яна паўтарае форму індывідуальнай прасторы і мае канфігурацыю конуса, перавёрнутага больш шырокім аснаваннем уперх, а больш вузкай усечанай верхавінай — уніз (мал. 1).

На працягу сутак, як далей будзе паказана пры аналізе цыклу сон—няспанне, велічыня конуснай мадэлі паслядоўна мяняецца, дзякуючы ўключанай у яе часавай спіралі. Форма мадэлі дыктуе кірунак цячэння часу, а рыды ўспаслядоўных віткоў спіралі, па якой рухаецца час, у сваю чаргу, вызначае яе канфігурацыю.

Зместам свядомасці чалавека, як ужо казалася, з'яўляюцца апісаныя В. У. Корсак прасторава-часавыя сферы [2], але толькі адна з іх — реальная — з'яўляюцца вытворнай ад прасторы і часу вонкавага свету і таму складае «напаўненне» конуснай мадэлі. Ідеальная і дэрэалізаваная (скажоная) сферы ёсць прадуктамі самой свядомасці. У здарowych суадносіны гэтых трох сфер збалансаваныя. Пераважнае месца ў свядомасці чалавека займае сфера реального, абыдзённага. Доля «ідеальнага» залежыць ад існавання ў свядомасці канцепту абсалютнага парадку, «скажонага» — ад ступені адчuvання актуальнасці пагрозы, што зыходзіць ад знешняга свету, і абодвух — ад захаванасці ў свядомасці тых пластоў, якія звязаны з архаічнымі ўяўленнямі пра свет.


Важна адзначыць існаванне ў здарowych людзей выразнага падзелу паміж сферамі реального і скажонага светаў, паколькі чалавеку ўласціва актыўна аддзяляць сваё ад чужога дзеля захавання сваёй цэласці. Пры гэтym такога яўнага падзелу паміж реальным і ідеальным сферамі не існуе, што паказвае на іх роднасць і ўзаemнае прыцягненне.

Ідеальная і дэрэалізаваная сферы структурна не ўходзяць у конусную мадэль, але непарыўна звязаны з ёй і выступаюць як працяг апошняй, існуючы пры ёй пастаянна ў заархіваваным выглядзе (мал. 2).


Першая з гэтых сфер прасторава прадстаўлена «купалам» над конуснай мадэллю, які з'яўляецца ідеальна сіметрычнай па сваёй пабудове прасторай. Такая канструкцыя адзначаецца ў здарowych людзей, выкананай традыцыйных аберагальных рытуалаў (ТАР). У пацьентаў з абсесіўна-кампульсіўным расстройствам (АКР) напаўсфера ператвараецца ў сферу, а часавая спіраль з пэўнай перыядычнасцю замяшчаецца кругавымі ўстаўкамі.

Другая месціца «у спрэсаваным выглядзе» пад ніжнім плоскасцю конуса. Гэта сфера мае супрацьлеглую, лустронам-сіметрычную ў дачыненні да реальнай будову («антыштывет»), дзе усё зладжана наадварот. У свядомасці здарowych людзей яна прысутнічае ў латэнтным стане і актыўізуецца ў стрэсавых ситуацыях, пабуджаючы іх да здзяйснення рытуалаў, а таксама выкананай ТАР; выступае tryгерам для фарміравання АКР і, як правіла, праяўляецца пры шызафрэніі.

Трэцяя, гіпербалізаваная сфера, больш хараکтэрна для дзяцей, якія шчыра вераць у цудадзейныя казкі з героямі, надзеленымі звышдолънасцямі і чарынцтвам. Яна можа часам праяўляцца і ў дарослых, асабліва пры перажы-



Мал. 1. Індывідуальная прасторава-часавая мадэль чалавека



Мал. 2. Прасторава-часавая мадэль свядомасці чалавека (тлумачэнні ў тэксле)

ваннях асоблівага шчасця або экстазу. Гэта сфера актывалізуецца ў здарowych выкананай традыцыйных прадукавальных рытуалаў (ТАР) і ва ўтрыраваным выглядзе прадстаўлена ў свядомасці пацьентаў з маніяй. Супрацьлеглай да гіпербалізаванай сферы выступае мінімізаваная, якая рэдка сустракаецца ў дзяцей, а ў здарowych людзей можа праяўляцца на працягу непрацяглагага тэрміну пры перажываннях смутку і тугі, выкліканых неспрыяльнымі падзеямі.

Пры псіхічных расстройствах адбываюцца істотныя, часта — глабальныя, змены ў індывідуальных прасторы і часе, якія мяняюць канструкцыю адпаведных ім свядомасных мадэляў і суадносіны реальнай прасторава-часавай сферы з апісанымі вышэй.

Такія змены могуць выражацца ў павелічэнні або змяншэнні індывідуальнай прасторы, яе дэформацыях, пераходамі аўёмных форм у пляскатыя, кропкавыя і ў зінкненні самой прасторы, што выклікае адпаведныя змены ў цячэнні індывідуальнага часу.

Плоскасцю для пабудовы прасторава-часавых мадэляў выступае ніжняя плоскасць прасторавага конуса або сцінутай часавай спіралі, якая адначасова з'яўляецца мяжой паміж реальнай і дэрэалізаванай прасторава-часавымі сферамі.

Мадэль, якая прадстаўляе реальную сферу свядомасці, заўсёды месціцца на гэтай плоскасці, усе іншыя могуць быць над-, падплакасцьнымі і ўціснутымі ў плоскасць. Надплакасное размяшчэнне мадэлі адпавядае знаходжанню чалавека ў стане свядомасці, плакасцьная — перад засынненнем або ў момант апошняга, падплакасцьная — прыналежнасці свядомасці дэрэалізаванаму свету.

Знойдзеная намі прасторава-часавая мадэлі асноўных псіхічных расстройстваў ўяўляюць сабой геаметрычныя — стэрэа- або планіметрычныя фігуры, лінейныя і кропкавыя начартанні, у якіх увасабляецца арганізацыйная сут-

насць парушэнняў свядомасці чалавека пры канкрэтных псіхічных расстройствах. Сярод геаметрычных выявай, што адпавядаюць апошнім, намі знойдзены завершаны і незавершаны конус, цыліндр, напаўсфера, сфера, круг, прамая або крывая незамкнёныя лініі, кропка на плоскасці і такая спецыфічная фігура, як уціснутая ў плоскасць кропка. Кожная з іх мае сваю сімптоматычную каштоўнасць. Значнае месца сярод усіх змененых канструкцый, што назіраюцца ў пацыентаў з псіхічнай паталогій, займае дэфармаванае ўтварэнне, не маючае тыповых зневінных контураў, якое можна лічыць патагноманічным для шызафрэніі.

Вектар індывідуальнага часу чалавека можа быць прымым і зваротным. У здарowych людзей ён мяняецца з першага на другі і наадварт на працягу сутак. Пры псіхічнай паталогіі вектар часу залежыць ад той прасторава-часавай сферы, у якой існуе або адчувае сябе пацыент. Напрыклад, у люстрана сіметрычным рэальнаму «антыхвеце» пацыентаў з шызафрэніяй індывідуальны час чалавека рухаецца наадварт адносна мяючаму месца ў рэальных прасторы і часе. У гіпербалізаванай і мінімізаванай прасторава-часавых сферах аднананакіраваны рух часу, у першай, пры маніі — наперад, у другой, пры дэпрэсіі — назад, персісціруе на працягу ўсяго перыяду манікальнага і дэпрэсіўнага эпізодаў.

Адпаведна прасторавым канфігурацыям **траекторыі** часу прадстаўлены ў мадэлях спіраллю, кругам, дугой і лініяй. Спіральны час прадугледжвае магчымасць існавання як прамога, так і зваротнага кірунку руху. У першым выпадку ён абумоўлівае развіццё аб'екта, у другім — яго рэгрэс. Спіральная канфігурацыя індывідуальнага часу мае месца як у суткавай мадэлі здарowych людзей, так і ў пацыентаў з БАР. Пры АКР кругавы рух часу найчасцей адбываецца па ходу гадзіннікавай стрэлкі і рэгулярна чаргуюцца з рухам па спіралі. Часавая дуга з прычыны яе незавершанасці дойга ў прасторы існаваць не можа, яе траекторыя хутка ўзнаўляецца да кругавой за контырыстання прасторы іншых аб'ектаў, што адбываецца сітуацыяйна пры дысацыяцічных расстройствах. Просталінейны рух часу, які мае месца ў пацыентаў з цяжкай разумовай адсталасцю, выражаным дзіцячым аўтызмам, абумоўлівае адсутнасць псіхічнага развіцця, а пры дэмэнцыі — рэгрэс псіхічнай дзейнасці. Кропка, уціснутая ў плоскасць мадэлі, паказвае на адсутнасць рэальнай сферы свядомасці і «застыванне» апошнія на мяжы з «антыхвецем», што назіраецца пры кататаніі.

Варыянтамі змен **хуткасці** руху індывідуальнага часу могуць быць яго паскарэнне і запавольванне, што найбольш яскрава праяўляецца ў пацыентаў з манікальным і дэпрэсіўным расстройствамі.

Улічваючы сутачную зменлівасць большасці прасторава-часавых мадэляў, яны апісваюцца намі паводле таго перыяду сутак, калі праяўляюцца ключавыя для кожнага расстройства парушэнні.

Мадэлі намі не прыдуманы, а вычленены пры аналізе найбольш характэрных клінічных сімптомаў, праяваў паводзінай, самаапісанняў пацыентаў і схем, прапанаваных імі самімі. Больш за тое, пацыенты часта парабоўнаваюць сябе і свой асабісты свет менавіта з гэтымі фігурамі, здзіясняюць жэсты і прымалюць позы, адпаведныя азначанай геаметрыі. Сімваліка вынайдзеных мадэляў заходзіць не-пасрэднае ўласбленнене ў клінічнай карціне псіхічных расстройстваў.

Пры апошніх карэнным чынам мяняецца **змест** свядомасціх мадэляў. Унутры іх адбываецца пераразмеркаванне прасторава-часавых сфер, але заўсёды доля рэаль-

най змяншаецца або цалкам знікае і яе места займаюць іншыя сфери.

Кожная прасторава-часавая мадэль пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі мае асаблівасці зместавага напаўнення, залежныя ад судносінай указанных раней свядомасціх сфер з рэальнай, што будзе паказана намі пры разглядзе розных назалагічных форм псіхічнай паталогії.

Разгледжаныя прасторава-часавыя мадэлі варта падзяліць паводле галоўнага арганізацыйнага прынцыпу — **іх асиметрыі—сіметрыі**.

У большасці здарowych людзей, якія знаходзяцца ў стаНЕ няспання, названыя мадэлі выяўляюць умераную асиметрыю ў вертыкальным вымярэнні. Мадэль толькі аднаго з «вялікіх» псіхозаў — БАР — мае асиметрычную арганізацыю, якая, хаця і ва ўтрыраваным выглядзе, але нагадвае назіраемую ў здаровых.

У супрацьлегласць гэтаму мадэлі большасці псіхічных расстройстваў маюць сіметрычную прасторава-часавую арганізацыю або выяўляюць тэндэнцыю набліжэння да яе. Сіметрыя можа быць люстраная (як адбітак-негатыў зыходнага аб'екта) або здзейсненая паводле механізма пераносу (трансляцыі) з пэўнага шаблону. Першы від сіметрыі прадугледжвае пэўную зваротнасць прасторава-часавых зменаў, другі — іх незваротнасць. Верагоднасць вяртання аб'екта да зыходнага стану памяняеца па меры пераходу люстранай сіметрыі ў сіметрыю пераносу і цалкам не-магчымая ў просталінейнай мадэлі.

У дынаміцы развіцця расстройстваў формы мадэляў могуць мяняцца як цалкам, так і шляхам уключэння фрагментаў іншых форм, з адпаведнымі зменамі кірунку, траекторыі і хуткасці цячэння часу, што суправаджаеца з'яўленнем іншых клінічных сімптомаў, часта не кангруэнтных тым, якія існавалі папярэдні.

Функцыянованне прасторава-часавых мадэляў можна параўнаны з існуючымі і пакуль толькі мяркуемымі тыпамі гадзіннікаў.

Гадзіннік з цыферблатам, з якім у большасці людзей звязана ўяўленне аб часе, стрэлкі-радыусы, рухаючыся ў адным кірунку (звычайна ўправа), апісваюць акружнасць нязменнай величыні двойчы за суткі на працягу дзеяння заваднога механізма, насамрэч не з'яўляеца выразнікам прасторава-часавай арганізацыі здаровага чалавека. Шматкротны кругавы ход часу, толькі з большай на працягу сутак перыядычнасцю, праглядаеца ў пацыентаў з АКР.

Уяўны «інверсны» гадзіннік з ходам часу супраць гадзіннікавай стрэлкі ўласабляе люстраную прасторава-часавую сіметрыю, прадстаўлены намі ў якасці магчымага механізма патагенезу шызафрэніі [2; 3].

Канструкцыя пясочнага гадзінніка нагадвае мадэль сіметрычнага рэальнага прасторы і часу дэрэалізаванага свету («антыхвеце»).

Прасторава-часавая мадэль здаровага чалавека з чаргаваннем прамога і зваротнага кірунку часу, мяючага спіральную траекторыю яго ходу, адпавядае назве «антыхвецкая» гадзінніка, дзе часавая спіраль штосутачна разгортваеца і згортаеца і не з'яўляеца нязменнай на працягу жыцця чалавека. Менавіта гэты кантынуум заўчасна змяншаеца, перарываеца, скажаеца або знікае ў пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі.

Ні пра які гадзіннік ў прынцыпе гаворка не можа весціся там, дзе індывідуальны прастор і час не развіваюцца (пры выражаным дзіцячым аўтызме, цяжкай разумовай адсталасці) або ніялюцца (у выпадках нарастання дэфицитарнасці ў пацыентаў з шызафрэніяй, пры дэмэнцыі).

Такім чынам, прадстаўленыя намі прасторава-часавыя мадэлі дазваляюць спарадкаваць уяўленні пра свядомасную арганізацыю псіхічных практэсаў у норме і пры псіхічнай паталогіі. На нашу думку, пры апісанні клінічнай карціны псіхічнага расстройства ў кожным конкретным выпадку на першое месца мэтазгодна выносіць прасторава-часавую характеристысць парушэння свядомасці пацыента, адкуль выцякае ёсць астатная назіраемая ў яго клінічная сімптоматыка.

Прапанаваныя мадэлі садзейнічаюць распознаванню псіхічных расстройстваў. Іх выкарыстанне дае новы алгарытм вырашэння дыягностычных задачаў: 1) вывучыць клінічную сімптоматыку псіхічнага расстройства, 2) знайсці сімптомы-маркёры стану свядомасці пацыентаў, звязаныя з прасторава-часавымі яе характеристыкамі і 3) **вычленіць ключавую геаметрычную фігуру**, якая з'яўляецца выявай-аналагам вывучаемага расстройства. Затым, на аснованіі аналізу суадносін асноўных прасторава-часавых сфер — рэальнай, ідэальнай, дэрэалізаванай і дадатковых — гіпербалізаванай або мінімізаванай, неабходна правесці ацэнку зместу свядомасці. Апошні ёсьць якасной характеристыкай індывідуальнага свету, у якім у дадзены перыяд перарабывае пацыент.

Паколькі вылучаныя мадэлі маюць заканамернасці дынамікі сваіх прасторава-часавых характеристык на працягу развіцця псіхічных расстройстваў, то перад клініцыстамі адкрываюцца новыя магчымасці для вызначэння стадіі паталагічнага практэсу, а таксама прагназавання далейшага цячэння псіхічных расстройстваў. Ведаючы на-яўны свядомасны прасторава-часавы патэрн і логіку яго далейшага развіцця, лягчэй зафіксаваць пачатак і кірунок далейших прасторава-часавых пераўтварэнняў у канкрэтнага пацыента. Ад гэтых ведаў залежыць своечасовасць зменаў лячэння, у прыватнасці, адмены антыдэпрэсантатаў, неабгрунтаваны практэз пры ёму якіх вядзе да ўзнікнення хуткіх чаргаванняў маніякальнай і дэпрэсіўнай фаз.

Разважаючы аб прычынах псіхічных расстройстваў, можна выказаць думку пра тое, што ўсе знешнія і ўнутраныя фактары, якія прыводзяць да зменаў індывідуальных прасторава-часавых мадэлей, мяняюць і свядомасць чалавека, а, значыць, і яго псіхіку. Тому прычынай псіхічных расстройстваў можа быць прызнана любое ўздзеянне, якое прыводзіць да істотных зменаў у індывідуальных прасторы і часе чалавека або парушае іх натуральныя перабудовы (у першую чаргу — падчас цыклу сон — няспанне).

Вынайдзеныя мадэлі дазваляюць тлумачаць сутнасныя механізмы развіцця псіхічных расстройстваў, іх варыябельнасць і трансфармацыі.

Высновы

1. Канкрэтызавана структура прасторава-часавай мадэлі свядомасці здаровага чалавека, асноўным зместам якой з'яўляецца рэальная сфера. У латэнтным або заархіваваным выглядзе ў свядомасці прысутнічаюць ідэальная і дэрэалізаваная сферы, якія актуалізуюцца пры неспрыяльных для чалавека ўмовах; дадаткова могуць прадукавацца гіпербалізаваная і мінімізаваная сферы.

2. Пры псіхічных расстройствах парушэнні ў індывідуальных прасторы і часе абумоўліваюць пераразмеркаванні азначаных сфер свядомасці з памяншэннем долі рэальной сферы пералічанымі ці поўным яе замяшчэннем, або «выпадзеннем».

3. Апісаны асноўныя элементы будовы прасторава-часавай мадэлі здаровага чалавека і варыянты іх кардынальных зменаў, у якіх увасабляецца арганізацыйная сутнасць парушэнняў свядомасці пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі.

4. Прапанаваны новы алгарытм дыягностикі псіхічных расстройстваў, дзе галоўным звязком выступае вылучэнне пры аналізе клінічнай сімптоматыкі характеристэрнай для дадзенага расстройства індывідуальнай прасторава-часавай свядомаснай мадэлі с перспектывай яе візуалізацыі.

Літаратура

1. Корсак, В. У. Таямніцы беларускіх абярэгаў / В. У. Корсак. — Мінск: Беларусь, 2013. — 232 с.

2. Тетеркіна, Т. И. Пространственно-временная основа патогенеза шизофрении: механизм «инверсионных часов» / Т. И. Тетеркіна, О. В. Корсак, Ю. Ю. Чернов // XVI съезд психиатров России. Всероссийская науч.-практ. конференция с междунар. участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы»: материалы съезда и конф., Казань, 23–26 сентября 2015 г. [Электронный ресурс]. — СПб., 2015. — Режим доступа: <http://psychiatr.ru/forum/topic/412/>. — Дата доступа: 29.09.2015.

3. Цяцеркіна, Т. І. Прасторава-часавая аснова псіхічных феноменаў і іх трансфармацыі пры абсесіўна-кампульсіўным расстройстве і шызафрэніі: мадэль інверснага гадзінника / Т. І. Цяцеркіна, А. А. Скугарэўскі, В. У. Корсак // Военнае медицина. — 2015. — № 1. — С. 66–71.